

Ба 52 668


Δ 43

—
= 32
9



WY 1764

5 143



Y

(АДЫРКАУМАД)

АДЫРКАУ
СИМ




ПАГРОХУ

Белорус-
выдавецтва 1930.



БЕЛОРУССИЯ
Минск



~~Ба~~

~~ас~~
~~1165~~

Ба 52668

~~252~~

А. ДЗЯРКАЧ

УСІМ ПАТРОХУ...

САТЫРА І ГУМАР

→ 307.
8933

5 а 52668

Бел. арцей
1994 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1930



Вокладка Г. Паўлоўскага

25. II 4. 2009

Заказ № 169. 3.000 экз. (1^{5/8} арк.). Галоўлітбел № 271.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

РАЗБОЙСТВА

Цераз цемру і дуроту
Столькі сіратаў і ўдоў
Ходзіць з торбаю ля плоту,
Што бракуе нават слоў,
Бо разбойніку другому
Так трэ' фэфару задаць,
Каб, ня скаржачысь нікому,
Ён зарокся век гуляць.
Паглядзеце толькі самі:
Ў кожнай вёсцы не амаль—
Адзначаецца каламі,—
Хоць які ні возьмем баль!
Ці вясельле, ці хрысьціны,
Ці гульня якая так—
Бяз дручка і хварасьціны
Не абыйдзецца ніяк!
А часьцей — і тога мала:
Разбяруць і азярод,—
Што пад руку ні папала—
Шворан, лом, сякера — ў ход!
Ў чарапкі ляцяць галовы,
Не знайсьці ні рук, ні ног:
Пасякуць, як тыя дровы —
Зробяць сорак з чатырох!

* * *

Прыклад гэтаму нядаўна—
Тыдні два назад—мы мелі:
Пагулялі хлопцы слайна
У Язэпа на вясельлі...

Дзяцюкоў прышла—навала!
І Пятрусь за імі съследам...
Піў, аж покуль не зарвала,—
І са сватам і з суседам!

Посьле ўлез к Язэпу ў хату
І давай слатой чапіца
То к Андрэю, то к Ігнату,—
Так і рупіла пабіца!

Каб разумныя другія—
Трэ' было ім задзіраку
Пахарашаму — за шыю
Ўязць, як шкодную сабаку,

І пурнуць паціху з хаты,
Або, клікнуўшы старшога,
Пасадзіць яго за краты,
Як шалёнага якога!

Але дзе там? Калі госьці
Самі, выпіўши бяз меры,
Як сабакі каля косыці,
Горш былі ад тэй халеры!
Распаліўся чортаў горан...
І зусім ня гэтак вышла:
Хто за шлягу, хто за шворан,
Хто за нож, а хто й за дышла!

Кроў пачулі, быццам зъверы!
І давай усім кагалам
Пляжыць так, што цераз дэзвёры
Грукацела аж за галам!

А канец—усім вядомы:
Пётру зъбілі ўпрост да съмерці...
Папытаемся адно мы:
Ці вы людзі? Ці вы чэрці?
Няужо-ж малых сіротаў
Вам ні кропелькі ня шкода?
Ой, ты п'яная дурота!
Ой, ты воўчая парода!

Дзеткі бедныя галосяць...
Бацьку тузаюць рукою...
На забойц пагібел просьяць,
Бо хоць ў яму галавою!

Хто для іх ўзарае поле?
Даірваном заляжа глеба...
Ой, сірочая ты доля,
Бяз вугла, цяпла і хлеба!

Як пішу—душа палае...
Ці-ж ты, вёсачка-нябога,
Больш вясёласці ня знаеш,
Як калом адзін другога?

Цяжка, сорамна бясконца...
Немы жаль съдскае грудзі...
Ой, калі-ж узыдзе сонца!
Ой вы, людзі! Людзі! Людзі!

КАРЦЁЖНІКІ

Гэта ня жарты:
Хлопцы ў карты
Рэжуцца зраньня да раньня...
Месяцы — дбалі,
Ўдобу прадалі
І прагулялі дазваньня!

Янка з Хвядосам
Цешацца стосам,
Кідаюць картамі шпарка...
Жыта — пудамі,
Грошы — рублямі,
На кон — уся гаспадарка.

Босыя дзеци,
Пуста у клеці,
Жонка — маучы, небарака!
Пralа і ткала,
Не дасыпала—
Выбеліў ў момант гуляка!

Замест кароўкі—
Хвост ад вяроўкі,
Конь — ледзьве ногі цягае:

Сам запрагайся
І паганяйся—
Хай яго немач ня знае!

Пётра з Сымонам
І Харытонам
Польскі банчок залажылі...
Быдла — бяз сена,
І ні палена—
Ў печы тры дні не паділі!

Важная справа!
Зълева і справа
Карты лятаюць, як птушкі:
Біта—ня біта!
Торбаю жыта
Сыплюць з астаттнай кадушкі!

Гэтага-ж мала:
Кубел з-пад сала,
Бочку з-пад кіслай капусты,
Пуню і хатку—
Ўсё без астатаку...
Большай ня ўздумаць распусты...

З ночы да ночы
Лупаюць вочы...
Гінуць і дæці і жонка...
Куры... авечкі...
Кошык з-пад сечкі—
Ўсё заграбастаў Сымонка!

Ён не прайграе,
Зразу трапляе—
Цягне і цягне да хаты...
Кепска, Міроне
І Харытоне,
Даўся банчок вам пракляты!

Дом Ермалая—
Хэўра другая:
Сідар з Іванам у моці
(Член Камітэту!)

Шпараць да съвету—
Ўсё ад падкоў да аброці!

З мінай упартай—
Карту за каўтай...
Дай яшчэ трэдюю, братка!
Бах—і ня вышла:
Выперла дышлам
Туза—на даму з дзесяткай!

З хаты Ярмолы
Босы і голы
Выляцеў Сідар бяз шапкі...
Выпрастаў з дому
Нават салому
Ўсю да апошняй ахапкі!

Брыдка бясконца:
З сонца да сонца
Сын яго пасьвіў жывёлу
Ў лесе, ў балоце,

Мок у асо~~де~~,
Эъзекі цярпеў і назолу...

Ў карты-заразу
Шаснуў адразу
Сідар і гэты заробак...
Вымеў да кроплі
Лён і каноплі
Нават з насенных каробак!..

Слухайце-ж, людэi!
Добра ня будзэ
З картаў на съвеце ніколі...
Сълёзы... згрызота...
Больш не ахвота
Мне і казаць вам... Даволі!

ПОШАСЬЦЬ

Ніяк не пасьпееш з адным разъвязацца,
Як новая пошасьць улазіць праз дэзверы...
Прыходэіцца воляй-няволяю брацца,
Каб раду знайсьці і ад гэтай халеры!

Бо, праўду сказаўши, цярпець немагчыма:
У вёсцы цячэ самагон вадаспадам,
Ня можна дыхнуць ад смуроду і дыму,
І меры ня даць самагонным прыладам...

А што за прываба у гары праклятай—
Ніхто вам ня скажа ніколі на съвеце!
Стайць яна чорнаю хмарай над хатай
І сэрца съціскае няшчаснай кабеце!

Як гразі съвіньня, нацялешчыцца гэты,
Другі нажарэцца, як жаба балота,
І лезе засоплены ў твар да кабеты,
Ці торбай ляжыць дзе-нібудзь каля плоту...

Часамі-ж і горай выходэіць праз гару:
Нямала народу знайшло дамавіну,
Згалела-прапала дашчэнту з пажару,
Ці праста калом атрымоўвала ў съпіну!

Пачнем з Астраўка, дзе, як піша Мікола,
Патрэбен ратунак ад п'янай хваробы,
Бо п'юць тут цяпер да таго навакола,
Што рвакамі лезуць праз горла вантробы...

Мо' хлопцы, як кажуць, крыху і зынячэўку
Назапускі гэтак, напрыклад, хапілі,
Што ў роце сагнала дзесятую плеўку
І чэрці хвастом у кішкох закруцілі!

На гэтым ня стала: палезылі у школу
Зусім на карачках, ня вяжучы слова,
І школу ўрабілі—дальбог—як стадолу:
За цэлую зіму ня ўробіць карова!

Бо так напаскудзілі, так наблявалі—
Скажу па-сялянску для большай адзнакі,—
Што съвіньні тры тыдні па іх балівалі—
Аж нельга было адагнаць без сабакі...

Чытаць нават брыдка... Ня пекны малюнак...
Але не сярдуйце—з натуры узята...
Няхай-жа паслужыць хоць ён на ратунак
Ад пошасьці п'янай для нашага брата!

Пасунемся далей... Нідзе асалоды!
У кожнай акрузе, у кожным раёне—
Вазьмі Гацуکі, Русакі, Переходы—
Таксама нядобра на нашым загоне...

Нічога ня будзе бяз почаснай пугі,
Трэ' моцна урэзаць зладзеяў па пятах,
Бо, проста, зусім ашалелі латругі
І бровары робяць па гумнах і хатах...

Агонь падкладаюць сабе і другому...
Ці-ж многа патрэбна бядзе для пачатку?
Адну толькі іскру ў сухую салому,—
І полымем вёска уся без астатку!

Такога злачынства, як кажуць, ніколі
Ня зробіць і дурань апошняга сорту...
І рада адна ад такое сваволі,—
Ніякае літасьці гэткаму чорту!

Хай лепей ў вастрозе згніе і загіне,
Вяроўку—бязглазды!—завяжа на карку,
Бо—ўспомніце самі—бяз хаты пакіне
І згубіць суседзяў сваіх цераз чарку!

Адгэтуль мой шлях паварочвае праста
Туды, дзе і гоняць і б'юцца бяз меры,
І моладэй настолькі заела кароста,
Што справа дайшла да нажа і сякеры...

Было ў сакавік тут такое здарэнне:
Старыя п'янюгі спраўлялі гулянку,
І гэта дурное гнілое карэнне
Ліло ў сваю торбу за шклянкаю шклянку!

Усьлед за старымі і моладэй ня спала:
Трыбух наліла свой па самую паху
І так загуляла, што вёска дрыжала,
І воўкі у лесе падохлі ад страху...

А далей такое, што й сэрцу нязносна—
Старыя скапіліся ў грудкі з сынамі:
Лабадцінай—ў съцену! Патыліцай—ў кросна!
І дзікім нахрапам за горла рукамі!

Сякера папала камусьці пад руку—
Даволі: гатова крывавае дзела...

Малы паваліўся, як сноп той, бяз гуку,
І з цела навекі душа адляцела...

За першым другога ледзь-ледзь не да съмерці,
А потым каламі таго і другога...
Ня людзі—а зъверы! Ня зъверы—а чэрці!
Скажу толькі гэта, і болей нічога...

ПАСТУХОВА ШПАРКАСЬЦЬ

Неяк раз пастух авечы
Пахваліўся на людзях:
„Покуль выпаліцца ў печы—
Я абуюся шах-мах!“

Пахвальба ня стрэла спрэчак,
Просты быў яму адказ:
„З гэтай шпаркасъцю—авечак
Не напасьвішся у нас!“
І яго прагналі з вёскі,
Як ён пекна ні трубіў,
Каб ня драў дарма падносکі
І жывёлы ня губіў.

Я прыслоўе ўзяў ня кпінай:
Гэтак сама, так якраз,
І з пажарнаю дружынай
Прыключылася у нас.
Як пісаліся—усякі
Ганарыўся, як той цар:
„Э, цяпер ужо ніякі
Не страшны для нас пажар!
Па сыгналу—коні ў бочкі,
У машыну жарабца,

Пабяжым, хоць без сарочки,
Не дагоніш малайца.
Хай які агонь, затушым:
Дзъве хвіліны і капут!
Ажно вянучь сталі вуши,
Так другі хваліўся чмут!
Ой, усякі можа баяць
І гусьці, як авадзень,
А тут трэба ня гультаіць
І спрытнець са дня на дзене!
Трэ' вучыща ўсякай справе
Галавой ці кулаком,
А ня, седзячы на лаве,
Вудзіць рыбу языком...
Але—дол! Была прычына—
Загарэлася страха,
І вось нашая дружына
Вышла горш за пастуха!
Перш за ўсё—сыгнал згубілі:
Заваліўся, як у бот!
Дык трывогу затрубілі,
Пальцы ўсунуўши у рот...
А усякаму ж вядома—
Сьвістуноў тых можа сто!
І ня дзіва калі з дому
Не парушыўся ніхто!
Толькі мо' праз паўгадзіны
Адшукаўся той сыгнал,
А за гэты час з хаціны
„Певень“ дах увесь сагнаў!

Пачаліся-ж тыя зборы—
І пакуль другі Mixась
Да кален зъярцеў аборы,
Столь, як съвetchка, занялася!

Але вось—дружына ўсходзе—
Толькі гора, што каня
Не знайсці—у Чыстым Бродзе!
Недзе пасьвіцца да дня...

Үрэшце, неякую клячу
У машину запраглі,
Прыпрагліся у прыдачу
І, як быццам, пацяглі...

Ажно раптам—бац! і сталі...
Што за трасца? Трасца ў тым,
Што ўсе шрубы пагублялі,
І качалка зынкла ў дым...

А пажар сабе гуляе,
І увесь, як ёсьць, народ
Анічым не памагае,
Бо німа чым, хоць ты ў плот!

Вышлі кепскія паперы:
Лезь, як кажуць, на „ура!“
Ні драбін тых, ні сякеры,
Ані вёдзэр, ні багра!

Праз гадзіну—усё знайшлося,
Але трохі вя у час,
Бо ад хаты засталося—
Два вугольчыкі якраз...

Ня было чаго машыне
Ні тушиць, ні заліваць...
Эх! пры гэтакай дружыне
Бястрывожна можна спаць...

Але ходзіць пагалоска,—
Як кума ні мудрагель,—
А такіх пажарных вёска
Хутка выганіць ў каршэль!

ГУЛЬНЯ

Каб другі—ня даў-бы веры,
Аж надоечы Габрусь
Піша кепскія паперы
Мне пра нашу Беларусь.

Прышпіліць на чорнай дошцы
Просіць хлопцаў, бо штодзень
Распаўсюджваеца ў вёсцы
Нямаведамая дрэнь.

Проста нейкая навала:
Гару п'юць, як малачко,
І—ў дадатак—ўсе ад мала
Заразающца ў вачко.

Вось паслухайце: нядаўна
У Нізку, каля Узды,
Сталі хлопцы марнатраўна
Час губіць дзеля брыды!

Трэба-ж неякай халяве—
Ўздумаў йграць на сярнікі!
І глядзі,—за ім на лаве
З цэлай вёскі дзядзюкі...

Цераз дзень і ноч да ночы
Лълецца пот у іх па лбе,

Покуль хто-небудзь ахвочы
Ўсё к сабе не падграбе!
Спаць тады... Бо нос на квінце
Ў нешчасльвых салапяк...
Ой, хлапцы! прашу, пакіньце,
Бо у картах дрэнны смак!
Пойдзем далей: ёсьць другая
Вёска—назвай Ляднікі,
Дзе сялянства наша йграе
Ў грашакі—не ў сярнікі.
Хай жанчына без апраткі,
Хай няўзораны загон,
І няплачаны падаткі—
Усёроўна,—сядзь, Сымон!
Дый картуй ў абедзьве руکі.
А скаціна у хляве
Хай раве з галоднай муکі,
Наравецца і зарве!
Бо табе-ж, Сымоне мілы,
Па гульні ахвота спаць,
Каб набрацца новай сілы,
Дай ізноў ісьці гуляць...
Ой, як брыдка, ляднікоўцы!
Пасаромейдзеся хат,
Бо ўжо плача па вяроўцы
Ў картах вымуляны зад!..
З Ляднікоў у Навасады:
Тут ня горай, як і там...
І ніхто ня дасьць ім рады—
Можа я хоць ў вершах дам.

5 52668



Бо селькор мне гэтак піша:
„Есьць у нас такі гуртоў,
Што ад картаў ледзьве дыша—
Пратрубіўся да парток!

Самы першы з іх гуляка—
Гэта неякі Стэфан:
Ў гаспадарцы—разбязвяка,
А у картах—капітан!

Ён часьценька прайгравае,
Але жонка—ані ў лоб,
Што з грашымі—не пазнае,
Бо ён хлусіць, як той поп.

Раз—дай памяці—здаецца,
Тры рублі на соль ён ўзяў
І за вечар, як вядзеца,
Туды-сюды расхістаў...

Заўтра зрана жонка кажа:
„Зьбегай, Стэфачка, па соль!“
А Стэфан, як лыка вяжы,
Вочы вылупіўшы ў столъ:

„Я хадзіў, але няўдача—
Мусіць кепскі выпаў дзень;
Гроши ўсе згубіў—ня йначай
Праз дзіравую кішэні!“

Ой, браткі мае, даволі
У брыдзе карцежнай жыць,
Бо ніколі к бульбе солі
Вам ня выпадзе купіць!

За навуку ўзяцца трэба,
Бо ў вачка такі закон:
Будзеш век сядзець бяз хлеба
Ў курнай хаце без вакон!

ПАДЭЗЕЛ ПРАЦЫ

Задрамаў Алесь на печы,
Зьеўшы кашы з талакна,
А Mixась шаруе плечы
Каля самага вакна.

Бацьку холадна у съпіну,
Хата выстыла даўно,
І стары гаворыць сыну:
„Зачыні, Mixась, вакно!“

А Mixась на печ рукою:
„Хай Алесь—не зачыню,
Бо я-ж заўтра раніцою
Съвіней ў поле паганю!“

НЯЎДАЛЫ ХАБАР

Паляваў аб'езчык ў лесе—
Стрэльнуў лісу ў самы рот.
Аблупіў з яго ён скуру,
Мяса выкінуў пад плот.

Ў той-жа дзень—натое ліха—
Хітры, жававы, як уюн,
К палясоўшчыку па дрэва
Прэцца неякі шляхтун.

І каб мець пасъпех адразу,
Каб ня гнаць дарэмна воз,
Ён аб'езчыку у сене
Зад бараніны прывёз.

Але тут на перашкодзе
Ён спаткаў другіх сялян,
Што чакалі гэтак сама
Добы дэльве ужо—дальпан!

Шляхціц стаў. Каня пры плоце
Прывязаў і ў хату сам:
„Даражэнкія паночки,
Я прывёз гасъцінчык вам!“

Ў гэты час—галодны зраньня—
Нечы конік, як на грэх,
Вудзіў сена шляхтунова
І зубамі выцяг меж.
„Гляньце, хлопцы! Ці ня хабар
Хутаранец прывалок?“
Развязалі: бачаць—праўда.
„Пачкай-жа, галубок!
Дай сюды, Гаўрыла, падлу,
Што ляжыць пад плотам—вунь!
І, бараніну дастаўши,
Ў торбу шляхціцу ўсунь“.
Як сказаі, так зрабілі,
І мяшок ізноў наніз...
Вышла проста, як па масъле:
Ў сене—торба, ў торбе—ліс.
Цераз хвілі дэ́йве урэшце
Аб'явіў аб'езчык-дук:
„Я сягоныя, хоць зарэжце,
Не пайду мазоліць рук,
Адкляймую заўтра зраня,
А цяпер—аглоблі ў зад!
Пачасаліся сяляне
І паехалі да хат.
Толькі шляхціц не паехаў:
З возу ён скапіў мяшок
І аб'езчыку ў пакоі
Свой гасцінчык увалок...
Развязалі—божжа сіла!
На ўсю хату галава

Лупачамі зас্বяціла,
Як упоўначы сава!
Вось гасцінец! Вось хвалёны!
Бяз дыху, бяз сіл і ног
Шляхціц з хаты, як шалёны,
Пакаціўся за парог...

* * *

Э тэй пары—гаворяць людэi—
Што аб'езчык-небарак
Да бараніны навекі
Страціў свой даўнейшы смак!

Р Э Х А

(Э нязнанаіа аўтара).

Выбачайце мне, старому,
Што я гутарку вяду
Пра згарэўшую салому
І даўнейшую брыду.

Але часам аглянуцца
Трэба, мілыя, назад,
Каб ніколі не спаткнуцца
І трymаць за новы лад!

З гэтай мётаю і толькі
Я вярчу верацяно
І пішу пра тыя болькі,
Што залечаны даўно!

Ў часе ўлады Мікалая
Граф Таўсты міністраваў,
І ў сябры, карысьць малая,
Дурнаву і Плеву ўзяў.

Мала гэтага—Заіка
Разам з імі сеў за стол,
І пашла гуляць музыка—
Хоць бяры у рукі кол!

Бо дзяржава не таўсьцее—
І на іхнім паваду
Заікаецца, дурнее—
І плюеца ў бараду!
Бачаць гэта заправілы:
Кепскай Музыка ня ў прок,
І народ рыхтуе вілы
Садануць у царскі бок!
Сталі думаць звадышы,
І каб людзям рады даць—
Пачалі, як Мэсыашы,
Туды-сюды вандравацы!
У кішэнь скаваўшы хвігу—
Хай каршун іх задзярэ!—
Той у Менск, другі у Рыгу,
Трэці ў Кіеўшчыну прэ...
Тообай сыплюцца мільёны
І падзякі ад цара,
І дарэмныя вагоны,
І куплёнае „ура!“
А народ? Палепшыў долю?
Можа, стаў гаспадаром?
Мае землю, мае волю?—
Пашукай за каўняром!
Не на гэта іх паслалі,
Не за гэтым чорт іх нёс:
І сяляне атрымалі
Ня іначай—дулю ў нос!
Але, стой! На што гадаці
І на пальцах прыкідаць—

Лепей рэха запытаци,
Будзем зразу праўду знаць!
Што-ж міністры вам зрабілі?
І палегчала съпіне?
А патрэбы аглядзелі?
І ў падатках уступілі?
Было весела ў сяле?
Памаглі-ж яны разьдзетым?
Ну, а скаргі разабралі?
А ў навуках ёсьць пасъпех?
Кепска, значыцца, ў дзялах?
Як-жа даўся царскі дух?
Добра, мусіць, дапамог?
Не прасілі на вясну іх?
Дык чаго-ж было прымасьць іх?

білі!
нел
е ліл
пілі!
але!
дзе там!
брали!
эх!
ах!
ух!
ок!
ну іх!
маць іх!

КАНАВАЛ

(З газэта)

Як заразълівая муха,
Съмерцъ нясуць у нашы сёлы:
Для кабеты—павітуха,
Канавал—дзеля жывёлы.
Тыдні тры таму-чатыры,
А мо' нават больш удвое,
Нам пісалі у паперы
Пра здарэнъне вось якое:
Ёсьць у Чэрвенъскім павеце
Шацак,—знае мястэчка.
Таўкачэвічы—насупраць,
Каля Шацку недалечка.
Ну, дык вось у гэтым Шацку
Захварэў бяз дай прычыны
У Турэцкага на кучкі
Раптам конь у паўгадзіны.
А была такая справа:
Зьеў з вядра ён перавясла,
І лаза у конскім горле
Стала рубам і захрасла.
Каб сюды ватэрынара,

Ен-бы зразу ўбачыў ваду
І пазнаў-бы, дзе тут ліха—
Ці наперадзе, ці ззаду.
Але дзе там—ля стадолы,
Як у казы той царэвіч,
Ужо круціца вакола
Ян Працкевіч з Таўкачэвіч.
Ў жывадзёрні—пагалоска—
Скончыў ён свой курс навукі,
І яго шануе вёска
Так, як майстра на ўсе руки.
Канавал наш туды-сюды,
Выкладае ўсю навуку,
То зірне каню у зубы,
То пад хвост усуне руку.
Лупаў-соваў чуць ня добу,
Як у пень—ні даць, ні ўзяці!
І ніяк ня змог хваробу
Ані краплі распазнаці.
„Не з таго, мусі быць, боку
У каня хвароба стала:
Ня іначай—ад уроку
Ў „кнігах“ нейкая завала!“
З гэтай думкі—ён за пугу,
Прэ каню ў жывот праз горла,
Аж у тога цераз храпу
Кроў крыніцаю папёрла.
Ўсьлед за пугай хварасьціну
Так упёр—скажу папросту,—
Што назад aberуч выцяг

Ўжо ня з горла, а з-пад хвосту...
Ад такое дапамогі
У каня вантробы—пупам,
Ён задраў угору ногі—
І канцы: зваліўся трупам.
Вось якія вышлі рэчы!
Канавала у падзяку
Грумякамі ў грудзі-плечы
Гнаў Турэцкі, як сабаку!
Ці-ж ня час, браткі-сяляне,
Кінуць-рынуць забабоны,
Бо іначай съвет ня гляне
На мужыцкія загоны!

АМАЛЬ НЕ ПОЭМА

Сяляне Апанас і Ігнат
атрымалі 100 руб. пазычкі
з с.-г. т-ва і ўсё пратлі...

З газеты.

Апанасу і Ігнату
Трэ' было падправіць хату,
Прызапасіць крыху дроў
І пракорму для кароў,
Бо саломы—ні куля!
У кішэні-ж—ні рубля,
І, хоць ляж перад народам,—
Не дастаць ніякім родам!

Але раду даў сусед.
„Вы ідзеце ў сельсавет,
З сельсавету—у сельгас—
Там з бяды пазбавяць вас!“
Ён парадэй добрым часам,
Бо Ігнась наш з Апанасам
Толькі-толечкі прышлі,—
Як за лаваю знайшлі:
У крэдыйт на дзесяць рат
Ім далі па пяцьдзесят!

Зазывінела у кішэні—
У аднэй ня зъмесціш жмені!

А што здарылась далей,
Не згадаем—еў-жа-еў!
Бо усякі пэвен з нас:
Ў цеплай хаце Апанас,
Малачко для дзетак ёсьць
І на съвата ў крупнік косьцы!
У Ігната-ж у хляве
Мо' карова не раве
Па калені у балоце,
Як мурашка ў тым асоце!

Гэтак думаецца ўсім,
Але гэта ня зусім:
Ня туды загналі клін
І ня ў той папалі млын.
А што вышла—паглядзеце
І належна рассудзеце!

Як прыехаў Апанас
І Ігнат з сельгасу,
Дык насмажылі каўбас
І прыдбалі „квасу“!

Дый ня квасу—першаку!
Ў шэсцьдзесят трапесаў...
(Глумяць бульбу і муку
На пацеху бесул!).

А як высах самакат,
Накуплялі горкай,

Раскашэліўся Ігнат
Эразу на вядзёрка!

Усю ноч пілі да дня—
І на тым ня стала:
Цэлы тыдзень йшла гульня,
Покуль не зарвала!

Прапілі увесь крэдыт—
Сто рублёў, як вокал
І блявалі, як той кіт,
Што глынуў прарока!

І на гэтym не канец!
Распачалі сварку...
А Ігнат, як лепшы спэц,
Не падставіў карку,—

Прыпусьціў сухі кулак,
Як мага з заплечку,
Апанаса съцёр ў камяк
І скачаў, як грэчку!

Нос зрабіўся, як гарбуз,
Вуши—пазывісалі,
І на лобе вырас гуз
На чатыры цалі!

Вось што робіцца ў сяле
Часам з гары-дуры...
Ўпрост ня верыцца, але
Я пішу з натуры!

ПАКАРАНЫ ЗЛОДЗЕЙ

Перад Сёмухай ў суботу—
Па-царкоўнаму ня грэх!
Вышла стараму Хвядоту
Ехаць з коньмі на начлег.

Ня было у хаце лішкі—
Сала мала й на пакос,—
І спарожненая кішкі
Ажна пухкалі у нос...

Дый жылося небагата—
Конь і толькі падсьвінак,
Што вялікаднем у свата
Ўзяў, як кажуць, на шармак...

Будзе скварка на каляды,
А цяперака ні ў рот,
І няма другое рады,—
У хамут вазьмі жывот,

Засупонься з цэлай сілы,
Да съпіны прыцісьні пуп,
Каб аж лопаліся жылы,
І язық вылазіў з губ!

Лепш ня выдумаць, Хвядоце,
Хоць на карку галава!

Трэба ехаць: на балоце
Ўжо запырхала сава!

* * *

Месяц з неба ані глянє...

Съдзекі воўчыя трашчаць

І у цемры на палянє

Коні путамі брашчаць.

Ля кастра-ж цяплей, як дома...

А, пад'еўши лебяды—

Думка ўсякаму вядома—

Ўспамінающа дзяды.

„Расьпяражаш ўсе адзежы,

І ўсю ноч дзярэш казлы,

Бо аж ломяцца ад ежы

Трохдалёвыя сталы.

Ночвы мяса, цэбар юшкі—

Ня узняць на стол удвух,

А аладкі, як пампушки,

Самі просяцца ў трывух...

У крупені паверсе масла,

Ў сале топіцца кулеш,

І ні тога перавясла,—

Колькі хочаш, столькі еж“.

З гэтых думак—завірушак,

Ажно скурчыўся Хвядот,

Бо адразу так, як з пушак,

Загудзеў увесь живот.

„Дай—здаецца—дзежку сала—
На разы ня больш як тры!“
Гэтак беднага забрала,
Што ня вытрымаў стары!
„Хлопцы! трэ‘б падмацавацца,
Сьвежанікі напячы,
Падсъвінака пастарацца
І сюды прывалачы.
Па хлявох іх ёсьць даволі...
Ці ў забаву скакануць
Маладым нагам праз поле?
Дэ́ье мінуты, як зірнуць!“
Хлопцы зразу: „Мы гатовы!
Нават добры знаем кут.
Прыгатуй нам толькі дровы—
Падсъвінак ужо як тут!“

* * *

Праз гадзіну мо‘—ня болей!
Падсъвінака хлапчуکі
Тарабаняць цераз поле
Чацьвярых у дэ́ье руکі.
„Малайцы! люблю! яй богу!“
Чуць Хвядот іх не абняў,
Каб якраз ў той час за ногу
Падсъвіначаня ня ўзяў!
„Эх! сюды-б яшчэ з паўкварты—
Дык ляпей ня трэба-б мне!
Баль такі—далъпан, ня ў жарты—
Ўспамінаў-бы і ў труне!

Але стой! куды ні пёрла,—
Я таксама ня съвіньня,
Што чужое толькі жорла:
Пачастую вас і я!

Хто шыбчайши з вас? Стравою!
У гумне сярод кулёў
Я схаваў яшчэ вясною
Дзьве кватэркі для кумоў.
Хай іх выцягне з кумамі!
Бо пад скварку чарку ў смак
Перакулім мы і самі—
Мчы-ж, Ігнатка, калі так!“
Чмыхануў Ігнась ў хвіліну...
А Хвядот, узяўши нож,
Трыбушиць пачаў съвініну
Як жывёла туло вош!

* * *

Падасьпей Ігнась упору:
Падсвіннак ужо ляжаў,
Капыты задраўши ўгору,
І ў зубах язык дзяржаў...
Запішчала ў лесе сала:
Хто лапатку, хто кумпяк
Пёк і парыў, як папала—
Так і гэтак, сяк і так!

„А цяпер ў падмазку скварцы,—
Закамандаваў Хвядот,—
Трэба выкуліць па чарцы—
З горла ў горла цераз рот!“

Дзъве бутэлькі, як у гаці...
Сербанулі раз ці два--
Засталіся ад съвіняці
 Толькі хвост і галава!
Посыле сытага папасу
Змаръў сон... Хвядот драмаў
 І са смакам час-ад-часу
З носу бурбалкі пускаў...

* * *

Ружавее ў небе золак.
Певень лопае крылом.
І сям'я вясёлых пчолак
 Ўжо залётала кругом...
Паплылі на захад шаты...
Прахапіўся наш Хвядот:
„Годзе спацы! Пара дахаты!
Гэй, начлежнікі! ў паход!..“
 Без далейшага прыказу
Хоць другі-б яшчэ і храп,
Раскатурхаліся зразу
 І вярхом на коні—гоп!
„Галава-ж і хвост?—ня шкода!
Хай ваўчаці пападзе“...
І Хвядот, як ваявода,
Першы едзе ў чарадзе...
 Вось і вёска... Але үіха!
Ля Хвядотавых варот
Як-бы гоман? Што за ліха?
 І зьбіраецца народ...

Прыпусьціў Хвядот кабылу...
Як мага, з апошніх жыл
Брала гнедая праз сілу—
Аж курэў па полі пыл!

Што-ж ён бачыць? Каля тыну,
Паваліўшысь на траве,
Рве Хвядотава жанчына
Валасы на галаве...
І галосіць небарака,
Як на могілках ўдава:
„Ой, такога-ж падсвінака
Ўночы выцяглі з хлява!

Каб вас чэрці так цягалі!
Не паб'юць іх пяруны!
Каб вы пропадам прапалі
Без магілы і труны!“
Па Хвядотаваму карку
Біў, як молатам праклён...
Пад сваю, брадзягі, скварку
Яшчэ й чарку ўлюліў ён!

* * *

Зразумее дурань самы—
Высьвятляць ня трэба вам:
Не капай другому ямы,
Бо у ёй захрасьнеш сам!

ДУРНАЯ КУЛЬТУРА

Ўжо ня першы гадок
Я жыцьця увалок,
Стай, як кажуць, лабацінай босы,
Маю жонку, дзяцей,
І ніякіх чарцей
Не спаткаў і дасюль—безвалосы...

Аж учора якраз
Піша мне Апанас
З роднай вёскі у локаць паперу,
Што сусед наш Язэп,
З маслам пляжачы хлеб,
Ад наўкуі—здурнеў цераз меру!

Лет дзесятак назад
Быў ён бульбіне рад,
У басаножы хадзіў за разорай,
Пра культуру ня дбаў,
Крупнік лапцем хлябаў,
Рэзаў хлеб, як гавораць, аборай!

Бяз нуды і бяды
Ён жаніўся тады,
Ня зъбіваючы доўга абсацы,

Бо дзяўчына была
З лепшых дзевак сяла
Найспрытнейшай да ўсякае працы!—

Ці то шыць, ці то мыць,
Або жаць і касіць,—
Ня любіла жанчына маруды!
У работе кіпіць,
Не даесць, не дасыпіць,
Але зразу пасъпее усюды...

Калі стала вайна,
На гасподзе яна
І адна, як раней, працавала,
Бяз гульні і грызьні
Беглі ночы і дні—
Пажаночы кабета чакала!

У сямнаццаты год
Раскумекаў народ,
Што ён церпіць праз царскую зграю,—
І—даволі—капут!
У пятнаццаць мінут
Ён „халэмус“ зрабіў Мікалаю!

А як стала відно,
І паноў за-адно
Папрасілі з ахвотаю шчырай:
„Ці ня годзе? ня пас?
Кепскі клімат у нас—
Вылятайце вы лепей
на вырай!“

І хоць пан быў тугі,
Зъбіў народ ландугі—
Удяклі яны—рады-ні-рады!
Стаў народ ажываць
І жыцьцё будаваць
Пад кірункам Савецкай Улады...

Для старых і малых
Усюды вольніца даых,
Як у казды якой ці па щуду:
Хочаш—землю ары,
Хочаш—кніжку бяры,
Ўсё даступна працоўнаму люду!

Крыху масла на хлеб
Захацеў і Язэп:
Стай на фэльчара ў Менску вучыцца...
Гаравала яна,
Але душу да дна
Аддавала, каб съвету дабіцца!

Аб сабе—нечага дбаць,
Трэба прасьці і ткаць,
А кашулю—замчаць да нядзелі:
Можа вошы грызуць
І, як пчолы, гудуць
На яго занядбалай пасьцелі...

Не бядуй, Апанас!
Наша будзе у нас,
Перамулеем ўсякае гора...

Што мне серп ды каса?
Ўзыдзе сонца—раса
Мне аздобіць жыщыё без dakoru!

Ня хлусьня, не мана—
Стала съвечкай яна!
Да Язэпа-ж ляціць у суботу...
Ні кусочка сабе:
„На, Язэпка, табе!
Еж усё, калі толькі ў ахвоту!“

Ён вучыўся і еў...
Жонцы ў вочы глядзеў
З захапленьнем і велькай падзякай...
Але час прамінуў—
Як навуку глынуў,
Абярнуўся і бокам і... ракам!

Стай культурны Язэп:
Масла лезе праз хлеб!
З лесаводам жыве панібратам,
Бо ён фэльчар цяпер!
Ужо аборай ня мер...
Крые жонку бязылітасным матам:

„Растуды і туды!
Някультурная-ж ты!
Мне паненка цяпер да спадобы:
Як закруціць хвастом
І махне памялом,—
Аж агнём запалаюць вантробы!“

Вось якая куцьця!
Эх! ня будзе жыцьця:
Разыйціся—адна пущявіна...
„Хай каршак задзярэ!
Хай паненку бярэ!
Пераходзіць на панскія віна!“

Гэтак жонка ў адказ...
Але-ж ён—съвінапас!
(Хоць у постаці культ-кавалера).
З гаспадаркі на нюх
Даць ня хоча—трыбух!
Вось „культурны“ зрабіўся, халера!

Я скажу вам: дарма!
У Саветаў няма
Патураньня усякай глупоце...
Ты хвастом ня круці—
Алімэнты плаці
І найлепш—па уласнай ахвоце!

Не заплаціш—у суд!
Не адкруцішся тут:
Яна болей як ты працавала!
Адрывала ў сябе—
Пхала ў горла табе
І такую падзяку спаткала!

І яшчэ што скажу,
Так, я вузел зъвяжу.
Калі тога, што сказана, мала:

Эх! культура, браток,
Да цябе ні на крок,
Як гарох да съцяны, ня прыстала!

Вынік з вершаў маіх
Зразумелы для ўсіх!
Дабаўляю адно наастатак,
Што культура—дабро,
Покуль чорт пад рабро
Не залезе да самых лапатак..

ЦІ НЯ ПЕКНА ГЭТА?

Ў вёсцы Навасады
Школа, як стадола:
Ад дажджу ні рады,—
Лужы навакола.

Каб сказаць бяз съмеху,
Дык у гэтай школе,
Так цякло праз стрэху,
Як у чистым полі...

Кніжкі замакалі,
Дзеци дубянелі,
А бацькі—чакалі,
А бацькі—глядзелі!

Але неяк разам,
Тутака, ў суботу
І ня тым прыказам,
А ў сваю ахвоту

Праца закіпела:
Латы палаажылі
І драніцай белай
Школу перакрылі!

Хто? А людэі самі!
Для сваіх-жа дзетак
Ўласнымі рукамі...
Ці-ж ня пекна гэта?

Дзеці не гаруюць—
Вільгаці ні знаку!
І да бацькі чуюць
Шчырую падзяку...

Вось другое поле:
Вёска Недамоўні—
Тутака у школе
Холад, як ў лядоўні!

Карчанеюць руکі,
Духу анізваньня...
Дзе тут да навукі,
Да таго пісаньня?

Хай яе з навукай!
З гэтакаю ласкай:
Бязупынку хукай
І зубамі ляскай,

Трапячы нагамі
Як хвастом авечка...
Папрабуйце самі,
Як ня грэе печка!

Сылёзы замярзалі,
Дзеці дубянелі,
А бацькі—чакалі,
А бацькі—глядзелі...

Але неяк разам,
Тутака, ў суботу,
І на тым прыказам,
А ў сваю ахвоту

Вёска ўся па дровы
Цугам паляцела
І—няма размовы!
Школа ацяплела...

Дзеци не гаруюць,
Холаду ні знаку!
І да бацькі чуюць
Шчырую падзяку...

Хто памог? Ды самі,
Для сваіх-жа дзетак,
Ўласнымі рукамі...
Ці-ж ня пекна гэта?

Вось такім-бы чынам
Памагаць навуцы!
Мо'б за нашым тынам
Не съмяяўся „куцы“


Ў постасці буржуя
Ці якога „пане“?
Ці ня так кажу я,
Родныя сяляне?


Дзед і бацька з сынам—
Хай усякі дбае
І усякім чынам
Школе памагае...

І тады, браточки,
Ў нашае ваконца,
Замест цёмнай ночкі,
Завітае сонца!

ЗЪМЕСТ

	<i>Стар.</i>
Разбойства	3
Карцёжнікі	6
Пошасьць	10
Пастухова шпаркасць	14
Гульня	18
Падзел працы	22
Няду́далы хабар	23
Рэха	26
Канавал	29
Амаль не поэма	32
Пакараны злодзей	35
Дурная культура	41
Ці на пекна гэта	47








ЦАНА 40 каг.

311










1981 г.

Бел. адзеса

1894 г.







B0000000222244